

POOR QUALITY DOCUMENT  
SEE 201 FOLDER FOR HARDCOPY

~~SECRET~~



РАДА БЕЛАРУСКАЕ НАРОДНАЕ РЭСПУБЛІКІ

САКРАТАРМСТ  
Нутр. Sprad.

*April* ? ПЭЭРАТ  
1 траўня 1957

M. Skabiej  
14 Steel Street  
Spotswood, Melbourne  
Victoria, Australia

Відавочна Вышэйшаму Спрадэкацыйнаму Савету:

Уладнік гэтага ліста Mr. Marvell з'яўляецца  
урадоўцам Ураду Злучаных Штатаў Амерыкі, якому прасім  
аказаць супрацоўніцтва, што толькі будзе яму патрэбна.

ZYVIE BBR!

K. Mierlak  
Сакратар Нутраных Sprad  
Роды BBR

*Letter of introduction  
given to [unclear] of Australia  
for [unclear]*

~~SECRET~~

DECLASSIFIED AND RELEASED BY  
CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY  
SOURCE METHOD EXEMPTION 3020  
NAZI WAR CRIMES DISCLOSURE ACT  
DATE 2007

SECRET



РАДА БЕЛАРУСКАЕ НАРОДНАЕ РЭСПУБЛІКІ

САКРАТАРЫЯТ  
Nutr. Sprau.

РЭФЭРАТ

*April*  
1 traŭnia 1957

M. Skabiej  
14 Steel Street.  
Spotswood, Melbourne  
Victoria, Australia

Vielmipavažany Spadar Skabiej:

Užaŭnik hetaha lista Mr. Marwell zjaŭlajecca uradoŭcam Uradu Zručanych Štataŭ Ameryki, jakomu prosim skazaŭ supracodŭnictva, što tolki budzie jamu patrebnaje.

ZYVIE BNR!

K. Mierlak  
Sakratar Nutranych Sprau  
Rady BNR

*Letter of introduction  
given to  
for the  
trip to Australia*

SECRET